


## 2 Естественные науки в целом.

Годлевская, А. Н.



**Физика атома и атомных явлений : учебное пособие / А. Н. Годлевская. В. Г. Шолох; под ред. А. А. Сокольского; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 307 с.**

СБО  
Аб.4

Учебное пособие подготовлено в целях оказания помощи студентам в овладении базовыми знаниями по учебному материалу дисциплины «Физика атома и атомных явлений».

Адресовано студентам учреждений высшего образования, обучающимся специальности 1-3 1 04 01 «Физика (по направлениям)».

## 28 Биологические науки.

Храмченкова, О. М.




**Ботанические экскурсии: смешанный лес : практическое руководство / О. М. Храмченкова, Н. М. Дайнеко, Ю. М. Бачура ; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Чернигов: Десна Полиграф, 2017. - 48 с.**

СБО  
Ч/3 2

В практическом руководстве представлен учебный материал для разработки и проведения экскурсий с обучающимися в смешанных лес. Описываются основные виды деревьев, кустарников, кустарничков, трав и мхов. Приводятся сведения о происхождении названий растений, ботаническое описание, практическом применении.

Предназначено для студентов специальности «Биология (научно-педагогическая деятельность)», преподавателей биологии и учащихся средних школ.

Тимофеев, С. Ф.




**Почвоведение : практическое руководство / С.Ф. Тимофеев; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Чернигов: Десна Полиграф, 2017. – 48 с.**

Ч/3 2

Практическое руководство состоит из 10 занятий. Последовательно рассматриваются программные вопросы почвоведения: методика почвенных обследований, отбор и подготовка аналитических проб, определение гранулометрического состава почв, оценка плотности сложения и плотности твердой фазы почвы, а также определение основных водно-физических свойств. Приведены методические указания по проведению лабораторных занятий, вопросы для самоконтроля.

Тимофеев, С. Ф.



**Экология растений : практическое руководство / С.Ф. Тимофеев; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Чернигов: Десна Полиграф, 2017. - 48 с.**

Ч/3 2

Практическое руководство состоит из 10 занятий. Последовательно рассматриваются программные вопросы дисциплины. Это изучение таких экологических факторов внешней среды как вода, почва, свет. Приведены методические указания по изучению морфологических и анатомических особенностей гидрофитов, гигрофитов, мезофитов, ксерофитов.

В пособии содержатся практические рекомендации по левому определению гранулометрического состава почвы и оценке содержания радиоцезия в почвенно-растительных пробах. Отдельная работа посвящена методике прогноза содержания радионуклидов в растениях.

Рекомендуется студентам и магистрантам биологических специальностей для использования на лабораторных занятиях по соответствующим темам курса «Экология растений» и для само-

стоятельной подготовки.



**Храмченкова, О.М.**

**Ч/З 2**

**Физиология растений с основами микробиологии : практическое руководство / О. М. Храмченкова; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ, 2017 - 44 с.**

В практическом руководстве представлен учебный материал, вопросы для подготовки и перечень лабораторных работ по дисциплине «Физиология растений с основами микробиологии». Лабораторные занятия разделены на теоретическую часть, предназначенную для контроля усвоения студентами учебного материала; и практическую часть, нацеленную на приобретение навыков лабораторного изучения основных процессов жизнедеятельности растительного организма. Лабораторные работы нацелены на изучение особенностей физиологии древесных растений. Приводится список рекомендуемой литературы.

Предназначено для преподавателей и студентов очной и заочной форм обучения специальности «Лесное хозяйство».



**Дайнеко, И.М.**

**Ч/З 2**

**Ботаника Систематика высших растений : методические рекомендации по выполнению управляемой самостоятельной работы студентов биологического факультета специальности 1-31 01 01 02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)» / Н. М. Дайнеко, С. В. Жадько; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Чернигов: Десна Полиграф, 2016. - 40 с.**

Целью выполнения управляемой самостоятельной работы студентов является закрепление и углубление теоретических знаний в области ботанических дисциплин, развитие навыков самостоятельной творческой работы.

Материалы по управляемой самостоятельной работе адресованы студентам 2 курса дневной формы обучения и 3 курса заочной формы обучения специальности 1-31 01 01 02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)».

## **4 Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки.**



**Багинский, В. Ф.**

**СБО  
Ч/З 2  
АБ. 1**

**Биометрия в лесном хозяйстве : учебник / В. Ф. Багинский, О. В. Лапицкая ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 276 с.**

Учебник содержит изложение понятий о биометрии и вариационной статистике в их приложениях к лесному хозяйству. Показаны методы сбора, обработки и анализа биометрической информации в лесном хозяйстве. Описаны распределения случайных величин, методы установления и анализа связей между ними: корреляционный, регрессионный, дисперсионный анализ и др. Рассказано о планировании эксперимента. Изложены типичные случаи применения методов биометрии в лесном хозяйстве и приведены соответствующие примеры из практики.

Для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Лесное хозяйство», «Лесоинженерное дело», «Садово-парковое строительство». Может также быть полезен научным и инженерно-техническим работникам лесного хозяйства,

лесоустройства и садово-паркового хозяйства, экологам и учителям биологии.

## 60/63 Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки.

**Bobryk, Adam**

**Spoleczne znaczenie funkcjonowania polskich ugrupowan politycznych w Republice Litewskiej 1989-2013 = Общественное значение функционирования польских политических группировок в Литовской Республике 1989-2013 / Adam Bobryk, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : [б.и.], 2013. – 502 s. – На пол. яз. - ISBN 978-83-62160-16-7 : Б.ц.**

**АБ. 4**



## 67 Право. Юридические науки.

**Белоножко, Я. Р.**

**Гражданский процесс (общая часть) : практическое пособие / Я. Р. Белоножко ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. - Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 39 с.**

**СБО  
Ч/З 2  
АБ.2**




Целью практического пособия по курсу «Гражданский процесс» является оказание помощи студентам юридического факультета при подготовке и изучении дисциплины, в приобретении знаний о порядке судебной защиты субъективных прав физических и юридических лиц в общих судах в ходе гражданского судопроизводства, о компетенции общих судов по рассмотрению и разрешению гражданских дел, о правах и обязанностях участников гражданского судопроизводства.

Предназначено студентам специальности 1-24 01 02 «Правоведение».

**Смертная казнь: преодоление разногласий = Death penalty: transcending the divide : материалы международной конференции, г. Минск, 10 марта 2016 г. – Издано Программой развития ООН. – Минск : Четыре четверти, 2016. – 150 с., [2] л.цв.ил.**

**Ч/З 2**



Международная конференция «Смертная казнь: преодоление разногласий» была организована Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Программой развития Организации Объединенных Наций в Беларуси при финансовой поддержке Посольства Великобритании в Минске. За содержание материалов конференции организаторы и издатель ответственности не несут.

Международная конференция «Смертная казнь: преодоление разногласий» предоставила своевременную возможность для международного обмена опытом как стран, которые все еще применяют смертную казнь, так и для стран, которые ее отменили. Участники обсудили связанные с данной проблематикой сложные вопросы, касающиеся функционирования судебной си-

стемы, существующих судебных гарантий, сдерживания преступности, а также социологические и психологические причины наиболее тяжких преступлений и степень воздействия смертной казни. Это событие привлекло национальных и международных экспертов в различных областях, таких как психология, социология, криминология, право и т. д., с целью превращения будущего диалога по вопросам использования смертной казни в беспристрастный и сбалансированный анализ существующего положения дел в данной стране или в любой другой.

## 80/84 Филологические науки. Художественная литература.




**Бобрык, У. А.**

**Беларуская дыялекталогія : тэставыя заданні / У. А. Бобрык, Л. П. Дземідзенка ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. - Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. - 34 с.**

Тэставыя заданні ахопліваюць асноўныя тэмы дыялекталогіі: “Ненаціскны вакалізм”, “Ненаціскны вакалізм пасля цвёрдых, зацвярдзелых зычных”, “Ненаціскны вакалізм пасля мяккіх зычных”, “Кансанантызм”, “Назоўнік”, “Лексіка” і прызначаны для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”.

**СБО  
Ч/З 1  
АБ.2**



**Новак, В. С.**

**Фалькларыстыка : спецыфіка фальклору, гістарыяграфія : практычны дапаможнік / В. С. Новак, С. А. Вяргеенка ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Францыска Скарыны. - Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. - 44 с.**

У практычным дапаможніку разглядаюцца тэарэтычныя пытанні, звязаныя са спецыфікай фальклору і яго гістарыяграфіяй. Для замацавання матэрыялу прадстаўлены прыкладныя кантрольныя пытанні і тэставыя заданні. У дадатку змешчаны ўзоры з гістарыяграфічных крыніц 19 стагоддзя, змешчаны партрэты і кароткія біяграфічныя звесткі пра знакамітых фалькларыстаў.

Выданне адрасавана студэнтам філалагічнага факультэта ўніверсітэта.

**СБО  
Ч/З 1  
АБ.2**




**Новак, В. С.**

**Фалькларыстыка : малыя жанры беларускага фальклору : практычны дапаможнік / В. С. Новак, А. А. Кастрыца, Н. М. Панкова ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Францыска Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. - 43 с.**

Практычны дапаможнік змяшчае пытанні для самаправеркі, праверачныя тэсты, практычныя заданні, пытанні для збору фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў, ілюстрацыйны матэрыял, які падаецца з захаваннем асаблівасцей мясцовай гаворкі.

Выданне адрасавана студэнтам спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”.

**СБО  
Ч/З 1  
АБ.2**




**Васильева, М.М.**

**Практическая грамматика немецкого языка : учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. - 14-е изд., перераб. и доп. — Москва: Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. — 252 с. — (Бакалавриат).**

**Аб.4**

В наглядной форме представлены основные сведения по морфологии, синтаксису и словообразованию в немецком языке. При подготовке настоящего издания использовалась новейшая литература по грамматике немецкого языка, изданная в Германии.

Для студентов неязыковых вузов. Может быть полезно учащимся старших классов, а также поступающим в высшие учебные заведения.




**Васильева, М.М.**

**Немецкий язык для студентов-экономистов : учебник / М.М. Васильева, Н.М. Мирзабекова, Е.М. Сидельникова. - 4-е изд., перераб. — Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 350 с. — (Бакалавриат).**

**Аб.4**

Целью учебника является формирование навыков и умений в различных видах чтения, а также письменной и устной речи на немецком языке. Содержит 12 уроков, приложение, состоящее из 12 текстов для самостоятельного чтения, немецко-русский словарь, а также краткий толковый словарь внешнеэкономических терминов. Охватывает широкий круг экономических тем с учетом требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Тексты заимствованы из немецкой литературы и снабжены упражнениями коммуникативного характера. По сравнению с 3-м изданием (М.: Альфа-М : ИНФРА-М. 2010) некоторые тексты актуализированы.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям.



**Васильева, М.М.**

**Немецкий язык: деловое общение : учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. — Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 304 с. — (Бакалавриат).**

**Аб.4**

Цель учебного пособия — подготовить студентов к использованию немецкого языка в будущей профессиональной деятельности: уметь составлять деловую корреспонденцию в области экономики и внешней торговли; оформлять документацию для устройства на работу; знать правила поведения на собеседовании; осуществлять презентацию профессионально ориентированного продукта. Состоит из 15 уроков-тем, упражнений, диалогов и ролевых игр, а также приложений.

Для студентов высших учебных заведений. Полезно для лиц, повышающих уровень владения немецким языком и занятых в сфере экономики и внешней торговли.



**Зеньков, С. Н.**

**Мой друг Меркуцио : трагическая шутка по мотивам пьесы В. Шекспира «Ромео и Джульетта» (три последних дня жизни талантливого человека) / Сергей Зеньков. - Гомель: Барк, 2015. - 84 с.**

В своей пьесе Сергей Зеньков моделирует образ друга Ромео - Меркуцио, творчески интерпретируя и развивая его.

Меркуцио - молодой повеса, изысканный и благородный, достойный представитель итальянцев того времени, по сути, трагедийный шут, воплощение «карнавальной», комедийной состав-


ляющей трагедии Шекспира. Он - человек парадоксального ума и ироничного взгляда на жизнь. **Аб.2**

Свою непростую задумку автор воплотил блестяще.

Интересен язык пьесы - богатый, лаконичный, остроумный, с запоминающимися афоризмами.

**Палац : літаратурны альманах / Саюз беларускіх пісьменнікаў. – Мінск : Кнігазбор, 2017. ...** **Аб.2**

**Вып. 4 / уклад.: Анатоль Мікалаевіч Бароўскі, Генадзь Ісаакавіч Лапацін. – 2017. – 231 с.**



**Дзеяслоў : літаратурна-мастацкі часопіс. – Мінск : Неман, 2014. ...** **Аб.2**

**№6 (73) (лістапад-снежань) / рэд.: Барыс Іванавіч Сачанка, Алесь Аляксандравіч Пашкевіч, Анатоль Івашчанка. – 2014. – 287 с.**

## 86 Религия.

**Bobryk, Adam.**

**Аб. 4**

**Slady przeszłości. Historia i terażniejszość prawosławia na południowo-zachodnim Podlasiu w świadomości społecznej = Следы прошлого. История и современность православия на юго-западном Подляшье в общественном сознании / Adam Bobryk, Isabela Kochan, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. – Siedlce : [б.и.], 2010. – 308 s. – На пол. яз. - ISBN 978-83-62160-02-0 : Б.ц.**






**Грахоцкі, А. П.**

**Правовое становішча Рускай Праваслаўнай і Рымска-каталіцкай Цэркваў на беларускіх землях (1863-1905 гг.) / А. П. Грахоцкі ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. - Гомель: ГДУ імя. Ф. Скарыны, 2017. – 150 с.**

**СБО  
Ч/З 1  
АБ.1**

Манаграфія з'яўляецца комплексным даследаваннем прававога становішча Рускай Праваслаўнай і Рымска-каталіцкай Цэркваў на беларускіх землях у 1863–1905 гг. У ёй прааналізавана шырокае кола заканадаўчых актаў і нормаў кананічнага права, у якіх змяшчаліся асноўныя палажэнні прававога статусу рэлігійных канфесій у Расійскай дзяржаве, дадзена аўтарская характарыстыка мадэлі дзяржаўна-царкоўных узаемаадносін у імперыі, выяўлены тэндэнцыі, пад уздзеяннем якіх фарміравалася прававое становішча канфесій, даследавана адміністрацыйная структура Цэркваў, асаблівасці прававога становішча праваслаўнага і рымска-каталіцкага духавенства, прааналізавана спецыфіка прававога рэгулявання маёмаснага становішча Цэркваў.

Будзе карысна навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам, студэнтам, практыкуючым юрыстам.



**Цыкунов, С.В.**

**Исторические сведения о приходах Гомельской епархии. Гомельский район / С. В. Цыкунов, В. Л. Ветошкин. – Гомель : Барк, 2017. - 212 с.**

**Ч/З 1**

Собранные авторами сведения о приходах Гомельской епархии, находящихся на территории Гомельского района, несомненно, будут способствовать обогащению исторической памяти народа. Ибо в судьбах священнослужителей отразилась история общества - со всеми её переломными событиями и трагедиями. Познавательными являются материалы о религиозно-духовной и просветительско-образовательной деятельности церкви.

По приведённым в книге многочисленным документам и воспоминаниям прослеживается формирование духовного облика белорусов, их стремление жить с Богом в душе, в вере и благочестии.

Интересные наблюдения можно сделать об устоях и быте наших предков, об устройстве и упорядоченности внутрицерковной жизни.

## **88 Психология.**



**Социальная психология. Психология общения : практическое пособие / сост. Н. В. Корсак ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. — Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. - 32 с.**

**СБО  
Ч/З 1  
АБ.3**

Практическое пособие содержит тематику практических и семинарских занятий по одной из областей социальной психологии - психологии общения. В него вошли также широко используемые в психологической практике методики диагностики межличностного общения. Они включают стимульный материал, инструкцию для испытуемого, бланки ответов и ключи для обработки, подробный анализ полученных результатов, что позволяет использовать его не только на практических занятиях по данному курсу, но и для самостоятельной работы слушателей ИПК и ПК, при выполнении курсовых и дипломных работ.